

ГЛАСАРНЫЙ

- ✓ **Абрад** ці рытуал – сукупнасць умоўных, традыцыйных дзеянняў, пазбаўленых непасрэднай практичнай мэтагоднасці, але якія служаць сімвалам вызначаных сацыяльных адносін, формай іх нагляднага выраза і замацавання. Некаторыя рэлігійныя выкарыстоўваюць абрады для замацавання ва ўсведамленні вернікаў некаторых рэлігійных уяўленняў і ўмацаванні веры ва ўсемагутныя сілы. Адметная рыса старажытных беларускіх народных абрадаў – цесная повязь побытава-працоўнага, язычніцкага і хрысціянскага.
- ✓ **Беларускі народны каляндар (БНК)** – разнавіднасць народнага календара, што складаўся на тэрыторыі Беларусі. Ён вызначаецца асаблівай архаічнасцю і кансерватыўнасцю, захоўвае яўныя сляды месячовага і сонечнага злічэння часу, засноўваецца на эвалюцыйных структураўтаральных элементах храналогіі, звязаных з астральнымі назіраннямі чалавека, якія прывялі да разумення сонцестаяння і раўнадзенстваў, вакол якіх сфарміраваліся асноўныя святочна-абрадавыя комплексы (віншавальныя абходы, варажба, матія агню і сонца, кульминацыйнае святочнае ігрышча, культ працоўнай і інш.), а таксама на іншых святкаваннях з незавершаным фарміраваннем комплексу, і з'яўляюцца ў пазнанні перыяд гісторыі народа як дамінантныя кропкі ў лета-, годзвароце (Новае лета, Новы год). Ён утрымлівае складаную шматузроўневую сінтэзаваную сетку комплексаў, сістэм і мадэляў розных перыядоў і эпох: каляндарна-міфалагічны код (кансервація дахрысціянскіх культавых, складзеных на магіі, татэмізме, анімізме, фетышызме); комплексныя складнікі (язычніцкая і хрысціянская хранонімы і іх сінтэзаваныя ўтварэнні, пасты, табуіраваныя, разгульныя, гаспадарча-рэгламентаваныя перыяды); каляндарызацыя духоўнага жыцця і быту (часавое замацаванне язычніцкіх ігрышчаў, фальклорызацыя хрысціянскага месячаслова, гадавая рэгламентацыя народных песенъ, танцаў, гульняў і іншых жанраў, сямейнага бытавога цыклаў); архаічныя і сучасныя сродкі летазлічэння, пабудаваныя на салярных, лунарных і астральных уяўленнях чалавека, яго рознафункциональных відавых блоках (памінальным, шлюбным, земляробчым, жывёлагадоўчым, пчоловодчым, рыбалоўным, ткацкім і інш.).
- ✓ **Гісторыка-этнографічны рэгіён** – рэгіён, што вылучаецца на якой-небудзь тэрыторый паводле комплексу этнакультурных прыкмет: асаблівасцей этнічнай гісторыі, характеристу рассялення, гаспадарчых заняткаў і прыклад працы, народнай архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцыйнага адзення, фальклору, мясцовых гаворак і інш.
- ✓ **Гноман** (стар.-греч.: γνώμων – указальнік) – найстараражытнейшы астранамічны інструмент, вертыкальны прадмет (стэла, калона, шост), які дазваляе па найменшай даўжыні яго цені (у поўдзень) вызначыць вуглавую вышыню сонца. Найкарацейшы цені паказвае і напрамак сапраўднага мерыдыяна. Гноманам таксама называюць частку сонечных гадзінникаў, па цені ад якой вызначаецца час у сонечных гадзінках. Вынаходнікам гномана з'яўляецца старажытнагрэчаскі філософ і астроном Анаксімандр Мілецкі. Мастацтва канструіравання і вырабу гноманаў і сонечных гадзінникаў называецца *гноманікай*.
- ✓ **Звычай** – гістарычна ўсталяваны і агульнапрыняты ў пэчным грамадстве або сацыяльна-этнічнай групе спосаб паводзін. Як норма паводзінаў узімкі у глыбокай старажытнасці. Першапачаткова звычай меў выгляд табу – розныя забароны і абмежаванні, якія выхоўваліся з дзяячества і ўзнаўляліся ў новых пакаленнях без абмеркавання і аргументавання.
- ✓ **Земляробства** – галіна сельскай гаспадаркі, асноўны занятак насельніцтва Беларусі са старажытных часоў. Уключае ворыгінае земляробства, лугаводства, садоўніцтва і лесаводства. Вытворчы працэс уключае падрыхтоўку і апрацоўку глебы, сяўбу, догляд пасеваў, уборку, упарадкаванне і захоўванне ўраджаю. Налічвае шматлікія прыпады працы і цяглавую сілу.
- ✓ **Інтэграцыя** – працэс паступовага збліжэння і паглыбленага супрацоўніцтва краінаў і народаў у сферах эканомікі, права, культуры і палітыкі.

- ✓ **Каляндар** (ад лац. *calendae* – назва першых дзён кожнага месяца ў рымлян, *calendarium*, літар.: пазыковая кніжка) – 1) Сістэма злічэння працяглых прамежкаў часу, якая выкарыстоўвае перыядычныя з'явы прыроды: вярчэнне Зямлі вакол Сонца і вакол уласнай восі, рух Месяца вакол Зямлі. Спрабы ўзгадніць між сабою гэтых з'явы прывялі да стварэння трох тыпаў календара: месяцавага, месяцова-сонечнага і сонечнага, найбольш распаўсюджанага. У аснову сонечнага календара пакладзены сонечны трапічны год. 2) Даведачнае друкаванае выданне ў выглядзе табліцы або кнігі, якая змяшчае паслядоўны пералік дзён года з указаннем розных іншых звестак (святаў, памятных дат, астронамічных дадзеных і да т. п.).
- ✓ **Канфесія** (лац.: *confessio* – спавяданне) ці **веравызнанне** – асаблівасць веравызнання ў межах вызначанага рэлігійнага вучэння, а таксама аб'яднанне вернікаў, якія прытрымліваюцца гэтага веравызнання. Напрыклад, у хрысціянстве цэрквы, якія ў спавяданні ўжываюць розныя Сімвалы веры, утвараюць розныя канфесіі. Увогуле значэнні слова тэрмін «канфесія» з'яўляецца сінонімам вызначанай формы рэлігіі.
- ✓ **Культура** (ад лацінскага слова *cultura* – апрацоўка, выхаванне, адукцыя, шанаванне) – духоўны змест чалавечай жыццядзейнасці, сацыяльнай арганізацыі і пазнання, якія выяўляюцца ў нацыянальна самабытных тыпах эканомікі, правасвядомасці, рэлігіі, мастацтва, тэарэтычных і практычных ведаў, асвятоных традыцый, культам і маральнымі імператывамі. Паводле эмпірычнага вызначэння, культура – сукупнасць рэальных і патэнцыйных каштоўнасцей, якія ствараюцца людзьмі ў працэсе эканамічнай, грамадска-палітычнай і творча-духоўнай дзейнасці.
- ✓ **Навагодзіце / Навалецце** – пачатак адліку новага года. У гісторыі развіцця летазлічэння народаў Еўропы было вядома шэсць каляндарных стыляў (рэдзесцвенскі, студзеньскі, сакавіцкі, благавешчанскі, пасхальны, вераснёўскі), якія называюцца афіцыйнымі і пачыналіся: з 25 снежня, 1 студзеня, 1 сакавіка, 25 сакавіка, Пасха, 1 верасня. Гэта значыць, што ў пэўныя перыяды жыцця народаў прымаліся розныя традыцыйныя пачатку новага года/лета, што было характэрна і ўсходнім славянам.
- ✓ **Народнасць** – форма моўнай, тэрыторыяльнай, эканамічнай і культурнай супольнасці людзей, якая ўтвараецца гісторычна ў выніку кансалідацыі, зліцця племён і папярэднічае ўтворэнню націў. Яна ўласціва рабаўладальніцкаму і феадальному ладу. Асноўнымі прыкметамі народнасці з'яўляюцца: адносная агульнасць мовы, агульнасць тэрыторыі, культуры, пэўныя гаспадарчыя сувязі, этнічная самасвядомасць і саманазва.
- ✓ **Народны каляндар** – адна з першасных форм духоўнага жыцця чалавека, звязаная з яго памяццю і свядомасцю, сістэма стаўшых ці рухомых свят, прысвяткаў, абрадаў, гульняў, звычаяў, што замацаваны ў бытце і фальклоры праз спалучэнне язычніцкіх і хрысціянскіх кампанентаў; з'яўляецца арыентыром пры выкананні пераважна сельскагаспадарчых работ і адпачынкаў у гадавым, сезонным, месячовым і іншых цыклах-рытмах, утрымлівае традыцыйныя феналагічныя, метэаралагічныя, агранамічныя, астронамічныя, астралагічныя і іншыя каляндарныя веды, атрыманыя пераважна эмпірычнымі шляхамі.
- ✓ **Нація** (лацінск.: *natio* – племя, народ) – полісемантычнае паняцце, якое застасоўваецца для характарыстыкі вялікіх сацыякультурных супольнасцяў індустрыяльнай эпохі. Гэта тып этнасацыйнай супольнасці, што прыходзіць на змену феадальнай народнасці.
- ✓ **Прысвята** (прысвята, свято) – малое свята, звычайна працоўны дзень, названы ў гонар гістарычнай, духоўнай асобы, або іншы хранонім, які адлюстраваны ў фальклоры. «Еўдокы – это е тожэ прысьято. Кажуць, кто съятуе Еўдокы, ў того голы бокъ» (Пінскі раён), «Прачыстае, сеюць жыгла. Ета называецца съято, Прачыстая» (Петрыкаўскі раён).
- ✓ **Рэлігійныя вераванні** – фантастычнае адлюстраванне ў свядомасці людзей пануючых над імі прыродных і грамадскіх сіл, рэлігійны светапогляд, заснаваны на ўпэўненасці ў існаванні звышнатуральнага. Узніклі ў глыбокай старажытнасці ў абычынна-родавым грамадстве. Найбольш раннім формамі старажытных вераванняў былі анімізм, фетышызм, татэмізм, магія.

- ✓ **Святы** – сукупнасць звычаяў і абрадаў, якія выражаюць і замацоўваюць пэўныя погляды, пачуцці, адносіны людзей да прыроды і паміж сабою; свабодныя ад працы дні. Узніклі ў першабытным грамадстве. Былі звязаны з календарнымі земляробчымі цыкламі. У працэсе гістарычнага развіцця зменшваліся, адмірат, узікали новыя.
- У сувязі з тым, што існуюць рэгіянальныя і нават кропкавыя (адной вёскі) асаблівасці святкаванняў у Беларусі, улічыўшы акрамя прасторавага аспекту часавы, разглядаемае паняцце адпаведна носіць рэгіянальны, кропкавы і часавы характар. Гэта значыць, што ў свой час, напрыклад, Ярылавіца было святочным ігрышчам, якое цяпер толькі засталося ў памяці дзякуючы запісам пачатку XX ст. Тоє ж адносіцца да Стадроўскіх Дзядоў і г. д. Вядомы выпадкі, калі адзначалі памяць продкаў у асобных вёсках: перад Міколамі зімовым і вясновым, у Страсную суботу, напярэдадні Нараджэння Хрыста (Раства) ці Новага года, Стречаньская Дзяды, Сівакоўская Дзяды (назва па прозвішчы, родавія памінкі). Не існуе нават агульнага паняцця ў разуменні «вялікае свята», да якіх адносяць розныя (звычайна дванаццаць) хранонімы.
- ✓ **Сонечны гадзіннік** – прыбор для вызначэння часу па змене даўжыні ценою ад гномана і яго руху па цыферблаце. З'яўленне гэтых гадзіннікаў звязана з момантам, калі чалавек усведоміў узаемасувязь паміж даўжынёй і становішчам сонечнага ценою ад тых ці іншых прадметаў і становішчам Сонца на небе. Найпрацецейшыя сонечныя гадзіннікі паказваюць сонечны час, а не мясцовы, г. зн. не ўлічаюць дзялінне Зямлі на часавыя паясы. Акрамя таго, найпрацецейшыя сонечныя гадзіннікі не ўлічаюць летняга часу. Карыстацца сонечнымі гадзіннікамі можна толькі днём і пры бачнасці Сонца.
- ✓ **Стыль календарны** – спосаб летазлічэння, які звязаны з асноўнай храналагічнай кропкай, ад якой пачыналі мясцове лічэнне дзён і «летаў», што інтэрпрэтавалася як Навагоддзе / Навалецце; вызначэнне асноўнага свята года ў пэўным рэгіёне і гістарычным перыядзе, якое сфарміравала адпаведны паэтычна-абрадавы і маточна-міфалагічны комплексы, што захавалася ў памяці народа ці пісьмова зафіксаваны.
- ✓ **Традыцый** – сукупнасць рэгіянальных і ўніверсальних архетыпаў, увасобленых у мове, міфалогії, звычаях, абрадах, фальклоры, у класічнай літаратуры і іншых відах мастацтва.
- ✓ **Хранонімы** – асноўныя зместанапаўнельныя складнікі календара: назвы свят, прысвяткаў (звычайнія працоўныя дні ў гонар выбітных асоб, прыродных з'яў і г. д., з якімі звязаны прымаўкі, прыкметы, песні).
- ✓ **Хрысціянскі календар** – календар хрысціянскай царквы. У яго аснову закладзена літургічнае кола, у якім вызначаецца пасхалія і ў храналагічнай паслядоўнасці падаюцца вялікія хрысціянскія святы і святы ў гонар святых, апосталаў, дні памяці іншых, а таксама можа прадстаўляцца спадарожная інфармацыя (сціслія апісанні і глумачэнні календарных дзён, жыцці праведнікаў, выказванні вядомых багасповаў, настаўнікаў царквы, малітвы і г. д.). Царкоўны календар прадугледжваў на кожны дзень памінанне святых (больш за 600). Згодна нябеснай іерархіі, напрыклад, праваслаўя падзел складаецца з 12 сонмаў або чыноў: прарокаў (святыя Старога Запавету, апошнім з абраникаў Божых быў Іаан Прадцеча); апосталаў (12 бліжэйшых і 70 вучняў Ісуса Хрыста); пакутнікаў, якія прынялі смерть за веру ў Хрысце; працадобных, манахі-пустынікі, стойлікі і г. д., якія прынялі на сябе асобныя подзвігі); праведных (якія праславіліся подзвігамі і святасцю, жывучы ў міру, а не ў манастыры, князі, цары) і інш. На адзін дзень прымяркоўваецца некалькі святых, ёсць выпадкі – больш 70. Акрамя імён ў царкоўным месячнікове закладзена сістэма пастоў, якія таксама з'яўляюцца кропкай адліку календарных падзей. Важней асаблівасцю хрысціянскага кола дзён стаў «рухомы» пасхальны календар, які зруштуў са сталага месца некаторыя традыцыйныя святы язычнікаў.
- ✓ **Хрысціянства** (ад греч.: *Христός* – «памазанік», «месія») – манатэістычная рэлігія, разам з іудаізмам і ісламам уваходзіць у групу аўраамічных рэлігій. Хрысціянства зарадзілася на тэрыторыі сучаснага Ізраіля ў I стагоддзі н. э. Заснавальнікам з'яўляецца Ісус Хрыстос. У цяперашні час хрысціянства з'яўляецца адной з самых распаўсюджаных сусветных рэлігій. У нашы дні ў хрысціянстве існуюць наступныя асноўныя кірункі: каталіцызм, праваслаўе, пратэстанцызм, Святы Іеговы.
- ✓ **Цывілізацыя** – гэта адзін з этапаў адносна высокага ўзроўню развіцця культуры пэўнага тыпу (стараежыпнаіспанская, античнай і іншай цывілізацый).

- ✓ **Этнагенез** – (ад грэч. Εθνος, «племя, народ» і γένεσις, «паходжанне») – працэс складання этнічнай супольнасці (этнасу) на базе разнасці ўнікальных этнічных кампанентаў. Этнагенез уяўляе сабою пачатковы этап этнічнай гісторыі.
- ✓ **Этнас** – (ад грэч. Εθνος – народ) – сукупнасць людзей, якая сфарміравалася на пэўнай тэрыторыі, мае асаблівасці біялагічнага (знешні выгляд), сацыяльнага (сямейна-побытавыя, грамадавыя і іншыя дачыненні паміж людзьмі), культурнага (мова, духоўная і матэрыяльная культура), психалагічнага (псіхічны склад, свядомасць) харектару пры наяўнасці ў яе чальцоў групавой самасвядомасці (этнічная самасвядомасць), якая адлюстроўвае ўвесел комплекс пералічаных асаблівасцяў і парыўноўвае сябе супольнасць з іншымі па дадзеных прыкметах.
- ✓ **Этнічная самасвядомасць** – неад'емны кампанент этнасу, адзін з найважнейшых этнічных вызначальнікаў, які дазваляе меркаваць пра наяўнасць этнасу як асобнай супольнасці.
- ✓ **Языгніцкі календар** – гэта найбольш архаічныя ўяўленні і веды пра першыя меры і спосабы лічэння часу, звязаныя з першынствамі культуры, якія фарміраваліся на працягу «верхняга палеаліту – мезаліту – неаліту» і трансфармаваліся ў хрысціянскі перыяд, здолеўшы прывязацца да дат больш удасканаленага тагачаснага летазлічэння.
- ✓ **Языгніцтва** (ад царк.-слав. «язьць» – чужаземцы, народы) – агульны тэрмін для абазначэння старажытных вераванняў і культаў, якія існавалі да ўзнікнення і паширення «вышэйшых» монатэістычных рэлігій (будызм, хрысціянства, іслам). Іншая назва – паганства (адлац.: *paganus* – языгнік). Сутнасць языгніцкіх культаў заключалася ў магічным уздзеянні на прыроду. Захоўвалася ў духоўнай культуры многіх народаў нават пасля прыняція адной з сусветнай рэлігіі. Для языгніцтва харектэрны вера ў шматлікіх багоў і божастваў (політэізм); абагаўленне розных прыродных сіл і стыхій (пантэізм); перакананне ў реальнім існаванні душы, добрых і злыx духаў (анімізм); надзяленне чалавечымі рысамі і якасцямі прыродных з'яў, багоў, міфічных істот (антрапамарфізм); вера ў цудадзейную сілу асобных матэрыяльных прадметаў (фетышызм); уяўленні аб звышнатуральнай роднасці паміж людзьмі і пэўнымі відамі жывёл, раслін (татэмізм); магічныя дзеянні; культ продкаў. Прыхільнікі языгніцтва – языгнікі (паганцы) – прыносілі разнастайныя ахвярапрынашэнні (часцей прадукты харчавання, расліны, радзей – жывёл і нават людзей) шматлікім божаствам, пакланяліся духам рэк, азёр, лясоў, асобных жывёл, а таксама дрэвам, камням, кропніцам і г. д.